

## ЗАЦВЯРДЖАЮ

Намеснік дырэктара  
па вучэбнай рабоце  
дзяржаўнай установы адукацыі  
«Грыцкевіцкая сярэдняя  
школа»

Л.М. Янукевіч

### План работы на восеньскіх канікулах 2024/2025 навучальнага года

28 кастрычніка, панядзелак

№ п/п	Назва мерапрыемства	Час правядзення, месяца	Удзельнікі	Адказныя
1.	Удзел у I этапе рэпетацыйнага тэсціравання па рускай мове	09.00-13.00	11 клас	Сянькевіч Н.І.
2.	Адукар “Падрыхтоўка да алімпіяды па матэматыцы”	11.00-12.00, №6	8 клас	Данілава А.І.
3.	Вывучэнне асаблівасцей сямейнага выхавання вучняў 5 класа (аг.Грыцкевічы)	10.00-12.00,	5 клас	Сянькевіч Н.І.
4.	Вывучэнне асаблівасцей сямейнага выхавання вучняў 2 класа	10.00-12.00	2 клас	Гаўдур З.К.
5.	Віктарына “Мой Я.Колас” (прысвечаная 142-годдзю з дня нараджэння пісьменніка)	10.00-10.45, №8	5-8 клас	Мянько Т.Г.
6.	Свая гульня “Дарожная азбука”	10.00-10.45, №2	2-4 класы	Радаман Т.В.
7.	Адукар “Падрыхтоўка да алімпіяды па беларускай мове ”	11.00-11.45, №2	4 клас	Радаман Т.В..
8.	Прававы турнір“Як мы ведаем законы”	11.00-11.45, №11	8-9 класы	Грынкевіч К.А.

9.	Віртуальнае падарожжа “Нясвіж –горад магчымасцяў”	11.00-11.45, №9	5-8 клас	Гаспадыніч А.У.
10.	Інтэлектуальна- пазнавальная гульня “Кола гісторыі”	12.00-12.45, №14	5-7 класы	Пруднікевіч Дз.І.
11.	Аб’яднанне па інтарэсах “Баскетбол”	15.25-16.10, спартыўная зала	4-5,7 класы	Клім К.В.
12.	Кап’ютарныя гульні	13.00-16.30, №6	2-9,11 класы	Блашэнка Д.Дз.

29 кастрычніка, аўторак

№ п/п	Назва мерапрыемства	Час правядзення, месяца	Удзельнікі (класы)	Адказныя
1.	Удзел у I этапе рэпетацыйнага тэсціравання па матэматыцы	09.00-13.00,	11 Клас	Данілава А.І.
2.	Адукар “Падрыхтоўка да ЦЭ па хіміі”	10.00-10.45 №16	11 клас	Радаман А.С.
3.	Адукар “Падрыхтоўка да алімпіяды па англійскай мове”	10.00-10.45 №15	7 клас	Качановіч В.Л.
4.	Прававы турнір “Ключ да скарбаў права”	10.00-10.45 №17	5-7 класы	Сянькевіч Н.І.
5.	Экскурсія ў музей гісторыі чыгункі г.Баранавічы Экскурсія “Мінск – горад герой”	8.00-16.00,	8-9 Класы	Грынкевіч К.А.
6.	Экскурсія ў бібліятеку (аг.Грыцкевічы)	10.00-10.45	2-4 Класы	Гаўдур З.К.
7.	Творчая майстэрня “Цуды паперы”	09.00-09.45 №4	2-4 класы	Ермаковіч Дз.А.
8.	Падвіжныя гульні	11.00-11.45, спартыўная зала	2-5 класы	Паляшчук М.В.
9.	Экскурсія ў ПАВП №14 (аг.Сноў)	11.00-13.00,	5-7 Класы	Клім К.В.
10.	Кап’ютарныя гульні	13.00-15.00, №6	2-9,11 Класы	Блашценка Д.Дз.
11.	Аб’яднанне па інтарэсах “Умелья ручкі”	15.00-.15.45, № 4	2-4 класы	Ермаковіч Дз.А.
12.	Аб’яднанне па інтарэсах “Краязнаўства”	15.25-16.10 №11	5-6 класы	Пруднікевіч Дз.І.
13.	Падрыхтоўка да спаборніцтва “Снежны снайпер”	17.00-18.30 ФАК	4-9,11 Класы	Паляшчук М.В.

## 30 кастрычніка, серада

№ п/п	Назва мерапрыемства	Час правядзення, месяца	Удзельнікі	Адказныя
1.	Удзел у I этапе рэпетацыйнага тэсціравання па хіміі	09.00-13.00	11 клас	Радаман А.С.
2.	Віктарына “Па старонках казак А.С. Пушкіна”	10.00-10.45, №2	2-4 класы	Радаман Т.В.
3.	Аперацыя “Чысты клас”	11.00-11.45, №2	4 клас	Радаман Т.В.
4.	Квэст –гульня “Збяры Беларусь”	11.00-11.45 будынак школы	2-4 класы	Грынкевіч К.А.
5.	Брэйн –рынг “Пачынаючы фізік”	10.00-10.45	8-9,11 класы	Тамашэвіч Г.І.
6.	Забаўляльная праграма “Адпачываем у кафе”	11.00-11.45, №11	5-7 класы	Гаспадыніч А.У.
7.	Гульневы трэнінг “Падары сваю дабрыню”	12.00-12.45, №14	8-11 класы	Пруднікевіч Дз.І.
8.	Віктарына “Свет права”	13.00-13.45, №6	8-11 класы	Данілава А.І.
9.	Наведванне басейна СПК “Сноў”	13.30-15.00	2-9,11 класы	Клім Е.В. Паляшчук М.В.
10.	Аб’яднанне па інтарэсах “Краязнаўства”	15.25-16.10 №14	5-6 класы	Пруднікевіч Дз.І.
11.	Адукар “Падрыхтоўка да цэнтралізаванага экзамену па матэматыцы”	14.00-15.00, №6	11 клас	Данілава А.І.
12.	Вывучэнне асаблівасцей сямейнага выхавання вучняў 5 класа (в.Мацылеўшчына)	14.00-16.00	5 клас	Сянькевіч Н.І.
13.	Кап’ютарныя гульні	15.00-17.00, №6	2-9,11 класы	Гаўдур З.К.
14.	Падрыхтоўка да спаборніцтва “Снежны снайпер”	17.00-18.30 ФАК	4-9,11 Класы	Паляшчук М.В.

## 31 кастрычніка, чацвер

№ п/п	Назва мерапрыемства	Час правядзення, месяца	Удзельнікі	Адказныя
1.	Удзел у I этапе рэпетацыйнага тэсціравання па біялогіі	9.00-13.00	11 глас	Радаман А.С.
2.	Адукар “Падрыхтоўка да абласнога турніру юных матэматыкаў”	10.00-11.00, №6	8 клас	Данілава А.І.
3.	Адукар “Падрыхтоўка да алімпіяды па англійскай мове”	10.00-10.45 №15	7 клас	Качановіч В.Л.
4.	Экскурсія ў царкву Мікалая Чудатворца	10.00-10.45	2-5 класы	Гаўдур З.К. Сянькевіч Н.І.
5.	Алкаголь і падлетак. Небяспечнае пагружэнне.	11.00-11.45 №15	5-7 класы	Клім К.В.
6.	Відэалекторы “Я і маё здароўе”	11.00-11.45, №8	8-9,11 класы	Мянько Т.Г.
7.	Аперацыя “Чысты клас”	12.00-12.45 №8	8-9,11 класы	Мянько Т.Г.
8.	Калектыўная творчая дейнасць “Дары восені”	11.00-11.45, №4	2-4 класы	Ермаковіч Дз.А.
9.	Час футбола	12.00-12.45, спартыўная зала	5-7 класы	Клім К.В.
10.	Аперацыя “Абеліск”	13.00-13.45,	Удзельнікі клуба “Зубр”	Грынкевіч К.А.
11.	Аб’яднанне па інтарэсах “Умельныя ручкі”	15.00-.15.45, № 4	2-4 класы	Ермаковіч Дз.А.
12.	Падарожжа “Краіна прафесій”	15.00-15.45, №9	8-9,11 класы	Гаспадыніч А.У.
13.	Кап’ютарныя гульні	13.00-15.00, №6	2-9,11 класы	Грынкевіч К.А.
14.	Спартыўныя гульні	15.00-17.00, спартыўная зала	2-9,11 класы	Клім К.В., Паляшчук М.В.
15.	Падрыхтоўка да спаборніцтва “Снежны снайпер”	17.00-18.30 ФАК	4-9,11 Класы	Паляшчук М.В.

1 лістапада, пятніца

№ п/п	Назва мерапрыемства	Час правядзення, месяца	Удзельнікі	Адказныя
1.	Адукар “Падрыхтоўка да ЦЭ па хіміі”	10.00-10.45 №16	11 клас	Радаман А.С.
2.	Адукар “Падрыхтоўка да навукова-практычнай канферэнцыі “Шлях да адкрыцця””	11.00-11.45, №16	8 клас	Радаман А.С.
3.	Адукар “Падрыхтоўка да цэнтралізаванага экзамену па вучэбным прадмеце “Руская мова””	10.00-10.45, №9	11 клас	Сянькевіч Н.І.
4.	Удзел у адкрытым першынстве Баранавіцкага раёна па бегу на лыжаролерах	08.00-16.00	4,6,8,9 класы	Паляшчук М.В.
5.	Пазнавальная гульня “Азбука юнага пешахода”	11.00-11.45, №4	2-4 класы	Ермаковіч Дз.А.
6.	Стральба	11.00-11.45, ФАК	5-8 класы	Паляшчук М.В.
7.	Прафілактычнае мерапрыемства “Шкодныя звычкі”	12.00-12.45, №11	8-11 класы	Гаспадыніч А.У.
8.	Гульня “Займальны англійскі”	13.00-13.45 № 4	2-4 класы	Блашэнка Д.Дз.
9.	Аб’яднанне па інтарэсах “Баскетбол”	15.25-16.10, спартыўная зала	4-5,7 класы	Клім К.В.
10.	Прагляд і абмеркаванне фільма “Салдацік”	13.00-15.00, фае школы	2-9,11 класы	Гаспадыніч А.У.
11.	Падрыхтоўка да спаборніцтва “Снежны снайпер”	17.00-18.30 ФАК	4-9,11 Класы	Паляшчук М.В.

2 лістапада, субота

№ п/п	Назва мерапрыемства	Час правядзення, месяца	Удзельнікі (класы)	Адказныя
1.	Аб'яднанне па інтарэсах “Падрыхтоўка да ваеннай службы”	08.00-08.45, 09.00-09.45 №6	9,11 класы	Грынкевіч К.А.
2.	Аб'яднанне па інтарэсах “Займальная біялогія”	08.00-08.45, 09.45-09.45, №16	5-6,8 класы	Радаман А.С.
3.	Адукар “ Падрыхтоўка да экзамену па матэматыцы”	10.00-10.45, №6	9 клас	Данілава А.І.
4.	Адукар “Падрыхтоўка да алімпіяды па гісторыі”	10.00-10.45, №14	5,7 класы	Пруднікевіч Дз.І.
6.	Урок мужнасці “У жыцці заўсёды ёсць места подзвігу”	11.00-11.45 № 11	8-9,11 класы	Грынкевіч К.А.
7.	Віктарына “100 і 1 пытанне аб Беларусі”	12.00-12.45 №6	8-9,11 класы	Данілава А.І.
8.	Падарожжа –віктарына “Беларусь у маім сэрцы”	11.00-11.45 №17	5-7	Сянькевіч Н.І.
9.	Інтэрактыўная гульня “Падарожнічаем па Беларусі”	10.00-10.45, №4	2-4 класы	Радаман Т.В.
10.	Занятак з элементамі трэнінгу “Канструктыўныя зносіны”	12.00-12.45 №11	5-7 класы	Гаспадыніч А.У.
11.	Спаборніцтва па стральбе “Трапны стралок”	13.00-13.45 ФАК	8-9,11 класы	Паляшчук М.В.
12.	Кап'ютарныя гульні	13.00-16.00, №6	2-9,11 класы	Данілава А.І.
13.	Падрыхтоўка да спаборніцтва “Снежны снайпер”	17.00-18.30 ФАК	4-9,11 Класы	Паляшчук М.В.